



РАЙ ДЛЯ ЧЫТАЧОЎ

Сусвет німецьких казак і падання



Рогота Юрия Мазалеускага



“а Юрия Мазалеўск

XXVI МІНСКАЯ МІЖНАРОДНАЯ КНІЖНАЯ ВЫСТАВА-КІРМАШ ЗДЗЎЛЯЕ ЛІТАРАТУРНЫМІ НАВІНКАМІ І СТАРАЖЫТНЫМІ ФАЛІЯНТАМІ

Вось ужо трэці дзень выставачы комплекс на праспекце Пераможцаў, 14 гудзіць, нібы вулей. Толькі ўнутры яго не пчолы, а тыя, хто ідзе па жыцці з кнігай. І чытачы, і пісьменнікі, і кнігавыдаўцы, і распаўсюджвалальнікі з усяго свету. На тэрыторыі плошчай каля 3 тысяч квадратных метраў размясціліся звыш 430 экспанентаў з 35 краін. І як у такой атмасфэры не гудзець? XXVI Мінская міжнародная кніжная выставка-кірмаш, якая праходзіць у сталіцы з 6 па 10 лютага, — неверагодная магчымасць абмеркаваць новыя выданні, пагутарыць пра праблемы кніжнай сферы і падзяліцца вопытам.

Годны прыклад

Кніжны форум праходзіць у нашай краіне ўжо дваццаць шосты раз, а цікавасць да яго не змяншаецца. І гэта, нягледзячы на развіццё сацыяльных сетак, папулярнасць электронных кніг і іншых тэхналагічных навінак. Як адзначыў у сваім прывітанні ўдзельнікам і гасцям выставы Прэзідэнт Аляксандар Лукашэнка, кнігавыданне па-ранейшаму застаецца візітнай карткай нашай краіны, звязвае яе багатае гісторычнае мінулае і імкненне сучаснікаў да захавання і ўзбагачэння культурнай спадчыны папярэдніх пакаленняў.

У наших выдаўцоў ёсьць чаму павучыцца. Нездарма іх праекты займаюць прызывыя месцы на прэстыжных конкурсах, у прыватнасці, Міжнародным конкурсце «Мастацтва кнігі» дзяржаў — ўдзельніц СНД. Летась беларускія кнігі атрымалі на гэтах кніжных агледзінах пяць узнагарод! Гэты год на прасторы Садружнасці Незалежных Дзяржав аўтаялены Годам кнігі. І распачала яго пяці раз наша выставка-кірмаш.

— Вельмі важна, што менавіта Беларусь адкрывае гэты год, які будзе насычаны падзеямі, прысвечанымі выдаўецкай справе, літаратуры нашых краін. Вялізнае свята ў Мінску — важны прыклад для ўсёй постсавецкай прасторы і не толькі, — падкрэсліў на адкрыцці фесту спецыяльнны прадстаўнік Презідэнта Расійскай Федэрацыі па міжнародным культурным супрацоўніцтве Міхail Швыдкай.

Суседзі запрашають

Расія сёлета выступае цэнтральным экспанентам беларускай выставы. Су-
седзі разгарнулі на пляцоўцы цэлую бібліятэку, заняўшы амаль палову вы-
ставачнага комплексу. Уражвае жанра-
вая разнастайнасць: ад слоўнікаў, на-
вуковай літаратуры да мастацкіх і да-
кументальных твораў.

Экспазіція Санкт-Пецярбургскага стэнда прымеркавана да 75-годдзя зняцца блакады. Адметнае месца займае паэтычная антalogія "Звон Памяці", прысвечаная трагічным падзеям мінулага стагоддзя — ленінградскай блакадзе і халакосту. У кнізе сабраны вершы каля сотні аўтараў з дванаццаці краін. Кідаецца ў вочы яшчэ адна наўінка — "Ваенны дзённік Тані Васаевіч. 22 чэрвеня 1941 — 1 чэрвеня 1945". Гісторыя дзяўчынкі, якая пахавала ўсіх родных, але выжыла падчас блакады. Свае перажыванні яна давярала дзённіку, які запаўняла ад першага да апошняга дня вайны. Тоўсты школьнік сыштак поўны запісаў і малюнкаў. Ен падкам увайшоў у кнігу.

Карыстаецца попытам краязнаўчая, гісторычныя, дзіцячая літаратура. Для дзяцей тут сапраўдны кніжны рай. Казкі на любы густ: ад класікі да навінак. Маленъкім гарэзам нават зрабілі асаблівую сцэну, дзе праходзяць тэатралізаваныя прадстаўленні, вясёлыя заняткі, гульні.

Толькі свежы тавар

Годна выглядаюць стэнды і іншых замежных гасцей. І вядома, шырока прадставілі свае праекты айчынныя выдавецтвы.

Да прыкладу, "Беларуская энцыклапедыя імя Петруся Броўкі" презентуе трохтомную персанальную энцыклапедью "Янка Купала" — у гісторыі кнігавыдання не памятаюць падобных маштабных праектаў, прысвячаных адной персоне. Дэманструецца серыя выданняў да II Еўрапейскіх гульняў у Мінску. Гэта не толькі грунтоўная кніга "Спорт вышэйшай пробы. Еўрапейская і алімпійская гульня", але і практычны даведнік "Мінск" на рускай і англійскай мовах, турыстычная карта беларускай сталіцы, календары з сімвалікай II Еўрапейскіх гульняў. Вядома, што больш



ЦЫТАТА

Александр Карлюкович, міністр інфармацыі:

— Вельмі прыемна, што на Мінскую кніжную выставу-кірмаш прыехалі ўдзельнікі і гості з многіх краін. Мы ўдзячны ўсім, хто сёня ставіца да книгі, як казаў Максім Горкі, як да жывога факту. Мы рады, што цэнтральным экспанентам стала Расія, якая прывезла велізарную колькасць выданняў і новыя творчыя праекты. Жадаю ўсім наведальнікам выставы знайсці сваю книгу.

за 10 тысяч камплектаў такой інфармацыйнай прадукцыі ўжо накіравалі ў пасольствы і прадстаўніцтвы Беларусі за мяжой.

“Пачатковая школа” прадстаўляе развівальныя кнігі “Вучымся з Топам”. “Народная асвета” прэзентуе серыю Міхася Пазнякова “Свет вакол нас”. “Мастацкая літаратура” прапануе аматарам пэтычнага слова кнігі з серыі “100 вершаў”: “Кахання сад і ластаўка вясны” Яўгеніі Янішчыц, “Ніці лёсу” Генадзя Бураўкіна, “Сэрца маё” Пімена Панчанкі і іншыя.

— Гэта не адзіны праект, які распачалі летас. Новая серыя — “Прэмія”. Друкун лепшыя ўзоры сусветнай літаратуры, якія атрымлівалі самыя прэстыжныя ўзнагароды. Вядома, не магі абісці ўвагай і нашага нобелейскага лаўрэата Святлану Алексіевіч. Выдалі “У вайны не жаночы твар” у перакладзе на беларускую мову. Друкун класікай. Але ў той жа час не забываєм пра маладых аўтараў. Выпускаем дзіцячу літаратуру. Вельмі папулярны тавар. Дзеци чытаюць беларускія казкі, вершы, апавяданні, і гэта добры знак. Значыць, будучыня ў кнігі ёсць, — падсумоўвае дырэктар выдавецтва “Мастацкая літаратура” Альесь Бадак.

3 кнігай па жыцці

На выставе, дарэчы, можна сустрэць нямало сем'яў з дзецьмі. Маладая маці Вольга, да прыкладу, прыйшла на кірмаш з пайтварагаловай Ксюшай.

— Не чакала, што будзе столькі народу. Але не пашкадавала, што выбралася сюды з дачкой. Мне падаеща, што та-

кая атмасфера на карысць дзеткам. Няхай бачыць, што ёсць не толькі смартфоны і планшэты. Ксюша яшчэ пачынае знаёміцца з літаратурай, таму набылі надзеі на кардонную кніжку. І паглядзіце, як яны ёй спадабаліся — не выпускае з рук.

Разам з сучаснымі кнігамі прадстаўлены экзэмпляры, якія літаральна дыхаюць гісторыяй. Чаго толькі каштует арыгінал “Малой падарожнай кніжкі” Францыска Скарбыны 1522 года выдання. Не адараўща і ад першага ў свеце “Буквара” 1618 года, да стварэння якога мелі дачыненне беларусы. І няхай наведальнік бачыць толькі факсімільнае выданне, але і гэта вялікая каштоўнасць для нас, улічваючы, што арыгіналы выдання захоўваюцца за мяжой.

Пакуль гуляеш па выставе, раз-пораз чуеш заклікі на прэзентацыі, майстар-класы, аўтограф-сесіі, сустрэчы з пісьменнікамі... У праграме, разлічанай на пяць дзён, — звыш 400 мерапрыемстваў. З найбольш буйных — Міжнародны сімпозіум літаратараў “Пісьменнік і час”, узнагароджанне пераможца 58-га Нацыянальнага конкурсу “Мастацтва кнігі”, падвядзенне вынікаў рэспубліканскага конкурсу на лепшыя кнігагандлёвыя аб'екты “Мыробім па людску?!”.

Найбольш папулярныя выданні мастацкай літаратуры па версіі інтэрнэт-крамы “Белкніга”



ТОП-5

Найбольш папулярныя выданні мастацкай літаратуры па версіі інтэрнэт-крамы “Белкніга”

1. Дзіна Рубіна “Напалеонаў або. Кнігі 1. Рабінавы клін”
2. Бернар Міньер “Гробаная гісторыя”
3. Эдвард Сэнт-Обін “Патрык Мэлроуз. Кніга 1”
4. Халед Хасэйні “І рэха ляціць па гарах”
5. Чаракова Маша “Смелая дзяўчынка”

Якія актыўнасці прапаноўвае кніжны форум

Слоган кніжнага форуму — “Больш чым кнігі”. Сталіца далучылася да кніжнага свята ў самых розных месцах: на пляцоўках кнігарняў, бібліятэк і музеяў, пад купалам храма, у кавярнях, нават у аўтобусах. Але і на праспекце Пераможца, 14 у наведальнікаў ёсць магчымасць не толькі набыць кнігі і сустрэцца з пісьменнікамі.

Уявіць сябе першадрукаром

У перапынках паміж прэзентацыямі дарослыя і дзеці са здзіўленнем разглядаюць драўляныя друкаваныя станок. Узнавіў яго па старадаўніх чарцяжах і гравюрах (без адзінага цвіка!) гісторык Уладзімір Ліхадзедаў. Адразу пераносішася ў мінулае і адчуваеш сябе першадрукара.

Стварыць папяровую птушку

Заўтра авабязкава прыходзіце падзівіца на цуд: з бялюткага лісточка паперы атрымаецца шэдзёр. Майстэрства рук і нікага махлярства! З таемніцамі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва пазнаёміць двухразовы пераможца міжнароднай алімпіяды па арыгамі Дзмітрый Лысюк. Вядома, грандыёзныя фігуры патрабуюць незвычайных здольнасцяў і таленту, але зрабіць лісічку, матыльку, журоўліку змогуць нават дзеткі. Нездарма кніга Дзмітрыя называецца “Арыгамі для ўсіх”.

Забраць да хаты “шчасце”

Да кітайскага стэнду цягнецца ланцужком вялікая чарга. Нядзіўна — хто ж не хоча забраць да хаты “шчасце”! Адбітак іерогліфа з гэтым словам робяць на вялікім чырвоным лістку паперы. Можна аформіць яго ў рамачку і павесіць на сцяне. А побач вучачь вымаляць галосныя і зычныя кітайскага алфавіту. “Дуй, буй, ніо”, — насамрэч не ўсё так праста.

Сплесці кошык

На стэндзе выдавецтва “Беларуская энцыклапедыя імя Петруса Броўкі” народны майстар па лазапляценні Алена Гурэцкая спрытна стварае са звычайных пруткоў адметныя і прыгожыя рэчы. Малайчыкі альбом “Лазапляченне: ілюстраваны майстар-клас” пазнаёміць чытачоў са старажытнай тэхналогіяй лазапляценне і па-новому раскрые ўяўленне аб гэтым рамястве. Ви зможаце правільна падабраць патрэбны матэрыял, асвоіць асноўныя віды пляцення і зрабіць цікавыя рэчы.

Падзівіца на карціны

На “нулевым паверсе” выставачнага комплексу не толькі гардэроб. Падчас кніжнай выставы-кірмашу тут размясцілі карціны з калекцыі Беларускай дзяржавай акадэміі мастацтваў. А дакладней — ілюстрацыі да твораў беларускіх і замежных аўтараў. Тут можна ўбачыць прыгожы ілюстрацыі да паэм Міхая Эмінскага “Лучафэр” ці да кнігі Уладзіміра Ягоўдзіка “Скарбы Лесавіка”.

Падрыхтавалі Людміла Мінкевіч, Крысціна Хілько

infong@sb.by



Фото Орыя Мазавецкай

У сталічных кавярнях праходзіць літаратурны гастратыдзень

Сацыяльныя сеткі актыўна запаўняюць фотадымы з хэштэгам #смакчытання. На іх стравы, якія сустракаюцца на старонках любімых беларускіх і замежных твораў. Калдуны з мясам нагадваюць пра “Дзіке паліванне караля Стаха” Уладзіміра Караткевіча, а духмяная верашчака з білінамі прымушае ўспомніць радкі з “Новай зямлі” Якуба Коласа. “За квасам елі верашчаку, а потым білінам на маку, а там ламанцы-прастакі з пшанічнай добрае муки...”.

Нямала ў меню сталічных кавярняў і рэстаранаў страву і з сусветных бестселераў. Дзяячоўці братам Грым маем магчымасць пакаштаваць арэхавы суп для Рапунцэль. Астрыд Ліндгрэн пакінула ў спадніні чытачам шведскі селяндцоў салат.— пра яго даўдываемся з твора “Эміль з Лёнебергі”. Аўтар “Як

важна быць сур’ёзным” Оскар Уальд частуе сэндвічам з агурком і сырам “Філадэльфія”. Прыхільнікі Умберта Эка напэўна ацяңца французскі цыбулевы суп, апісаны ў рамане “Пражская могілкі”. А аматары Мікалая Гоголя і яго “Вечароў на хутары ля Дзікінкі” — славутыя варэнікі: “Пацюк развіві рот, паглядзеў на варэнік і яшчэ шырэй развіві рот. У гэты час варэнік выскочыў з місікі, пляснуў у смятану, перавярнуўся на другі бок, падскочыў у гару і якраз трапіў яму ў рот”.

Усяго ў літаратурных гастратыдзеніі з 31 студзеня па 10 лютага прымаюць удзел трынаццаць кропак харчавання беларускай сталіцы. Тым, хто не патрапіць на фэст, прапануем прыгатаваць адну з літаратурных страв дома.

Верашчака (з энцыклапедыі беларускай кухні “Смачна есці”)



300 г свіной грудзінкі, 200 г каўбасы, паўшклянкі смятаны, 1 цыбуля, 1 ст. л. муки, тлушч.

Грудзінку (па 2 кавалкі на порцію) абсмажыць, заліць булёнам ці вадой, патушыць у закрытым посудзе. На булёне, які застаўся пасля тушэння, прыгатаваць падліку са смятаны, а таксама абсмажаных на тлушчы муки і цыбулі. Заліць ёю мяса, пасмажаную каўбасу і давесці да кіпення. Мяса і каўбасу падаваць з падлікай, гарнір (бліны, дранікі, вараная бульба) — асобна.

Кнігавыданне ў краіне

дадзеныя за 2018 год

9665 найменні кніг і брашураў выпушчана беларускімі выдавецтвамі і выдавецкімі арганізацыямі розных форм уласнасці

25,6 млн экзэмпляраў склаў іх агульны тыраж

На 0,8 % павялічылася колькасць выпушчаных выданняў у параўнанні з 2017 годам.

На 10,8 % — вырас суккупны тыраж

1323 кнігі тыражом 4,26 млн экзэмпляраў выпушчана на беларускай мове

2,7 кнігі склаў колькасны паказчык выпушчаныя на душу насельніцтва